

# ВЕСНІК

Беларускага дзяржаўнага  
універсітэта

НАУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНЫ ЧАСОПІС

Выдаецца з красавіка 1969 года  
адзін раз у чатыры месяцы

СЕРЫЯ 4

Філалогія  
Журнальстыка  
Педагогіка  
Псіхалогія

2'95

ЖНІВЕНЬ



МІНСК  
„УНІВЕРСІТЭЦКАЕ”

## ЗМЕСТ

### ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

<i>Некрашэвіч Ж. В. Нясвіжскі прыдворны тэатр У. Ф. Радзівіл . . . . .</i>	3
<i>Балодзіна Т. В. Аб міфапаэтычнай сімвалізацыі лічбы <i>сорак</i> . . . . .</i>	6
<i>Лазука Н. І. Аб некоторых асаблівасцях філософской прозы . . . . .</i>	9
<i>Мажэйка Н. С. Чароўная сіла мастацкага слова (пра творчасць Я. І. Носава)</i>	11
<i>Лявонава Е. А. «Неадольнае абаянне таталітарызму» (раман-антыўтопія П. Зюскінда «Парфум») . . . . .</i>	14

### МОВАЗНАЎСТВА

<i>Бідар Герман (Аўстрыя). Абнаўленне сучаснай беларускай літаратурнай мовы ў канцэце славянскага адраджэння . . . . .</i>	19
<i>Шакун Л. М. «Усходнія» і «захаднія» крыніцы папаўнення лексічных сродкаў беларускай мовы . . . . .</i>	22
<i>Лукашанец А. А. Складанаскарочаныя слова ў сістэме беларускага словаўтварэння . . . . .</i>	26
<i>Раміза Т. Р. Аб семантыцы безасабовых сказаў . . . . .</i>	31
<i>Капяйко Т. В. Метафарызацыя ў тэрмінастэмах прыгодаўнайчых навук . . . . .</i>	34
<i>Саўчук Т. М. Канструкцыйныя нязгоды ў тэкстах рускіх і беларускіх народных казак . . . . .</i>	36
<i>Сычова А. К. Структурна-семантычнае разгортанне афарызма ў складаныне выказванне (на матэрыяле беларускай і рускай баек) . . . . .</i>	40
<i>Саевіч Міхал (Польша). Уяўленне «малай радзімы» ў беларускамоўных вясковых супольнасцях на Беласточчыне . . . . .</i>	44
<i>Мухін А. Р. Эмфаза як сродак выражэння інтенцыянальнага стану . . . . .</i>	49
<i>Шчэрбін В. К. Асноўныя напрамкі сучаснай беларускай тэрмінаграфіі . . . . .</i>	52
<i>Вягера Клаус-Пецер (Германія), Чэркас М. А. Тэкстаўтаральныя ўласцівасці называў утваральніка дзеянняў у нямецкай мове . . . . .</i>	56

### ЭКУРНАЛІСТЫКА

<i>Вашко П. П. Аб асаблівасцях гумарыстычнай інтэрпрэтацыі ў дзіцячых выданнях . . . . .</i>	60
<i>Цікоцкі А. М. Некаторыя змены ў лексіцы беларускага друку . . . . .</i>	62

### ПЕДАГОГІКА, ПСІХАЛОГІЯ

<i>Еравенка В. А., Камчэўская М. Н., Сманицар А. П. Месца інтуіцыі, логікі і дапасавання ў магістраўскіх дыпломах . . . . .</i>	66
<i>Перавознік А. У. Дыдактычныя аспекты дыферэнцыраванага навучання школьнікаў . . . . .</i>	69
<i>Германюк І. К. М.І. Гетманскі як мовазнавец і метадыст . . . . .</i>	73

### ХРОНІКА

<i>Кошалеў Ж. Ю. Нацыянальна-культурны кампанент у тэксце і мове . . . . .</i>	76
<i>Шаблоўская І. В. Беларусь паміж Усходам і Захадам: праблемы сацыяэтнічнага канфесійнага і культурнага ўзаемадзеяння, дыялогу і сінтэзу . . . . .</i>	77

### НАШЫ ЮБІЛЯРЫ

<i>Вольга Васільеўна Казлова (да 70-годдзя з дня нараджэння) . . . . .</i>	79
--	----

### РЭЦЭНЗІИ

<i>Гірушкі А. А. Б. А. Плотнікаў. Агульнае мовазнавства . . . . .</i>	80
<i>Плотнікаў Б. А. В. Н. Манакін. Основы контрастивной лексикологии: близкородственныя языки . . . . .</i>	81



Б. А. П л о т н і к а ў. Агульнае мовазнаўства. Мн.: Універсітэцкае, 1994. 350 с.

Выйшаў у свет вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічных факультэтав ВНУ «Агульнае мовазнаўства». Яго аўтар — вядомы беларускі мовазнаўца-тэарэтык Б. А. Плотнікаў. Кніга з'яўляецца першай сучаснай працай па курсу агульнага мовазнаўства, выдадзенай на беларускай мове, і, без сумнення, уносіць важкі ўклад у рэалізацыю Закона аб мовах у Рэспубліцы Беларусь.

Адметнай рысай вучэбнага дапаможніка з'яўляецца, з аднаго боку, высокі тэарэтычны ўзоровень зместу кнігі, а з другога — даступнасць матэрыялу для студэнтаў-старшакурснікаў, яснасць у яго выкладанні. Пры выкладзе складаных проблем аўтар, як правіла, сінтэзуе розныя пункты гледжання лінгвістаў, падсумоўвае розныя погляды прадстаўнікоў іншых науک, калі гэта краблема хвалюе і сумежныя науки, дае цэлы спектр магчымых падыходаў да яе вырашэння, улічвае і асэнсоўвае розныя эмпірычныя і эксперыментальныя факты. Пры гэтым нярэдка аўтар не аддае перавагі якой-небудзь з канцепцыяў, а тоўсты, таму ці іншаму пункту гледжання, а дае магчымасць студэнту самому інвеставаць, знайсці аргументы, факты, доказы на карысць пэўнай думкі, што по-свойству пракэс атрымання ведаў больш гідкім, продуктыўным, а саму сістэму ведаў — адкрытай, цярпімай да іншадумства.

Яшчэ адна вартасць кнігі — улік дасягненняў беларускіх вучоных у галіне агульнага мовазнаўства пры выкладзе асноўных проблем курса. Б. А. Плотнікаў слушна адзначае ў прадмове, што Беларусь з'яўляецца адным з вядомых і даволі аўтарытэтных цэнтраў навуковай распрацоўкі розных галін і проблем мовазнаўства. Аднак курсу «Агульнае мовазнаўства» да гэтай пары не шчасціла ў тым, што падручнікі і асноўныя вучэбныя дапаможнікі па ім не выдаваліся на беларускай мове. Кніга прафесара Б. А. Плотнікава запаўняе, такім чынам, гэту белую пляму.

Аўтар дапаможніка сутыкнуўся з пэўнай тэрміналагічнай цяжкасцю. Хаця беларуская лінгвістычная тэрміналогія ў пэўнай ступені ўжо ўсталявалася, але шэраг агульнамовазнаўчых тэрмінаў яшчэ не мае

агульнапрынятай традыцыі, а для некаторых тэрмінаў прыходзіцца ствараць штучныя найменні. Здаецца, што Б. А. Плотнікаў паспяхова справіўся з гэтай цяжкасцю, прынамсі, слых рэцензента «не рэзай» ніводзін тэрмін, а жыті аўтарам. Можа, больш строгаму критику слоўцы тыпу размоўных размасты, размаітасць, што ўжывае аўтар дапаможніка, пакажуцца не зусім натуральнымі у навуковым стылі, але, на наш логіяд, мы надаюць тэксту беларускі навуковы каларыт, водар.

Да ліку дыскусійных пытанняў трэба аднести наўясць і змест некаторых тэм у дапаможніку. І тут не столькі хібы аўтара, сколькі наспелая неабходнасць перапрацоўкі і ўдакладнення праграмы курса. На прыклад, тэма «Мовазнаўства і яго месца сярод іншых дысцыплін» выкладаецца у курсе «Уводзіны ў мовазнаўства», тэмы «Фанетыка», «Лексікалогія», «Граматыка» — у гэтым жа курсе, а таксама на прыкладах канкрэтнай мовы ў курсах «Сучасная русская мова» і «Сучасная беларуская мова». Их ці мяркуеца, што ў курсе «Агульнае мовазнаўства» адбываецца пашырэнне і больш глыбокое асэнсаванне гэтых жа тэм, аднак дубліравання пазбегнуць не ўдаецца, і на практицы студэнтам у трэці раз прыходзіцца вучыць, напрыклад, акустычную і артыкуляцыйную характеристыку гукаў рускай і беларускай мов, ці той і другой мовы разам. Але ж існуе шэраг іншых агульнамовазнаўчых тэм, проблем, пытанняў, якія застаюцца па-за ўвагай студэнтаў, што звужае іх лінгвістычны кругагляд, ізложение ў пэўнай ступені ад надзённых проблем навукі.

Гаворачы аб генетычных сувязях мовы і мыслення (с. 77—80), аўтар вучэбнага дапаможніка на гэты раз чамусьці не выкладаў спектр розных поглядаў на паходжанне мовы, а аддаў прыярытэт сацыяльнай тэорыі паходжання мовы Ф. Энгельса, хаяця і не можа лічыцца блеспречнай.

Дапаможніку не пашанцавала з выдаўніцкім бракам: ён даволі часта сустракаецца ў кнізе. Напрыклад, *распроцоуцы* замест *распрацоуцы* (с. 3, 12 радок знізу), *праграматыку* замест *прагматыку* (с. 15, 11 радок зверху), *чытычоу* замест *чытачу* (с. 44, 19 радок знізу), *фукцыя* замест *функция* (с. 47, 15 радок знізу), *удзейнічае* замест *уздзейнічае* (с. 47, 5 радок знізу), *дальнейшим* замест

далейшым (с. 214, 3 радок знізу), розных замест розных (с. 101, 17 радок зверху) і г. д.

Выказаныя заувагі не зніжають навуковай і вучэбнай якасці дапаможніка. Ен паспрыяе павышэнню тэарэтычнага ўзроўню студэнтаў-філолагаў у галіне мовазнаўства, беларусізацый вучэбнага працэсу ў ВНУ рэспублікі. Выданне ўносіць свой адметны ўклад у беларускую нацыянальную навуку і культуру.

А. А. Гіруцкі

В. Н. Манакін. Основы контрастивной лексикологии: близкородственные языки. Киев; Кировоград: Центральноукраинское издательство, 1994. 262 с.

Найбольш выразна і яскрава нябачныя ўнутраныя якасці слова робяцца відавочнымі і адметнымі менавіта пры яго ўсебаковым парападанні з адпаведнікамі іншых моў. Размаітая семантычныя адценні, нацыянальны каларыт і стылістычна афарбоўка лексемы пры гэтым разгортваюцца і ўвыпukляюцца, з уточненіем і імпліцитных ператвараюцца ў выяўныя і экспліцитныя. І нават у такіх близкародненасных мовах, як украінская і руская, украінская і беларуская, нельга занатаваць, па зробленых высновах аўтара дадзенай манаграфіі, аніводнай пары семантычна і стылістычна эквівалентных лексем не толькі сярод абстрактных слоў, але і ў межах тэматычных груповак слоў з канкрэтна-прадметным значэннем, тыпу *дом, воз, кол, галета* і да т. п. На матэрый яе канкрэтных слоў пераважна ўкраінскай і рускай моў, а таксама метэралагічнай лексікі славянскіх моў, у тым ліку і беларускай, падрыхтавана книга ўкраінскага моваведа Уладзіміра Манакіна. Праўда, даследаванне мае ў значнай ступені тэатральныя хараکтар, бо факты з розных славянскіх моў вывучаюцца не франталікай і місава, а выкарыстоўваюцца для ілюстрацый тых або іншых назіранняў, разражанняў і ідэй аўтара.

Да навуковых вартасцяў працы, з дапамогай якіх устаўлена вядома новая лінгвістычна дысцыпліна — контрастыўная лексікалология близкародненасных славянскіх моў, можна аднесці дэяльную распрацоўку аўтарам зыходных паняццяў згаданай дысцыпліны і іх тэрміналагізацыю, вылучэнне адзінак, аспектаў і галоўных катэгорый контрастыўнай лексікалогіі, вызначэнне навуковых прынцыпаў і асноўных параметраў супастаўляльнага аналізу слоў близкародненасных моў. Пры контрастыўным даследаванні лексікі такіх моў надзвычай істотным служыць выбар своеасаблівага эталона, на фоне якога, або з якім парашоўваюцца моўныя адзінкі для выкрыцця іх зместу. З улікам таго, што кожная нацыянальная мова ўяўляе сабой адмісію, непаўторнас адлюстраванне і асэнсаванне зневінні рэчаіннасці (дадзеная думка, выказаная яшчэ В. Гумбалтам, паслядоўна праводзіцца праз усю манаграфію), прыняцце адной з жывых моў ці яе адзінак за подобны эталон для аб'ектыўнага агелення семантычных асаблівасцяў слова іншай мовы нельга лічыць мэтазгодным, бо ўзнікае пытанне, а

чаму не іншая мова выбрана ў якасці ўзору, або эталона. Пры такай дылеме аўтар знаходзіць выйсце, бадай, аптымальнае, у тым, што план зместу лексікі розных моў павінен аналізавацца на фоне такіх адзінак-эталонаў, як семы. Апошнія ўяўляюць сабой кагнітыўныя (мысліцельныя) часткі плана зместу і не залежны ад структуры і спецыфікі кожнай мовы. З адмысловых камбінацый такіх сем і ўтвараюцца самавітыва значенні лексем кожнай мовы.

Зауважым, аднак, што выдзяленне і сем, і семем (асобныя значэнні полісемічнага слова) у працы амаль цалкам грунтуюцца на інфармацыі, што месціцца ў тлумачальных слоўніках, якія, зразумела, не могуць служыць поўнай і даставернай крыніцай для семнага і семемнага аналізу слоў, бо іх прызначэнне палягае перадусім у мінімальнай агульнадаступнай для носьбітаў мовы характеристыстыцы лексічных значэнняў. Для вылучэння шматтайных адзінак плана зместу слоў у сучаснай лінгвістыцы распрацаваны даволі дасціпны і вытанчаны навуковы прыёмы, што стасујца з лагічнымі, трансфармацийнымі, дыstryбуцыйнымі, кантэкстуальнымі, психалінгвістычнымі і іншымі методамі, якіх фактычна ўнікае аўтар. Даўжэйшы ж аналізу слоў на ўзроўні толькі лексікаграфічных крыніц робяцца многія вывады і назіранні даследчыка ў згачай ступені трывіяльнымі. Так, пры апесні семемнага складу беларускай лексікі шэршнъ на аснове Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы ў ёй выдзяляюцца чатыры значэнні, і толькі першаму з іх у рускай і ўкраінскай мовах знаходзяцца адпаведнікі *изморозь* і *поморозь*, тады як значэнні *'сівізна'*, *'змрок'*, *'шэррасьць'* перакладаюцца словамі, што сэнсава не лучацца з першай семемай памянёной лексемы. Гэтыя звесткі зафіксаваны ў слоўніках і запазычаны адсюль аўтарам для кантрастыўнага аналізу моўных адзінак, але ж адной з мэт свайго даследавання ён мае нешта адваротнае — пабудову контрастыўнай лексікаграфіі, якая мае быць «распрацаванай на аснове прапанаваных у нашым даследаванні метадаў і прыёмаў супастаўляльнага аналізу лексікі» (с. 238). Што тычыцца парашоўнага апісання лексікі з выкарыстаннем сем, г. з. кагнітыўных універсальных адзінак плана зместу, то зробленая заяўка аўтара засталася, па сутиасці, не рэалізаванай, бо пры канкрэтным супастаўленні слоў для зазначаных сем не прапанаваны ні метады іх вылучэння, ні эфектыўныя спосабы іх выкарыстання. Магчыма, вырашэнне такой задачы па супастаўляльнаму аналізу лексікі з'яўляецца прэрагатывай і кампетэнцыяй не аднаго навукоуца, а цэлага лінгвістычнага накірунку, цагліны ў падмурек якой заклаў сваёй працай У. Манакін. Таму дадзеная манаграфія здатна выклікаць цікаласць і будзе карыснай для ўсіх спецыялістаў-моваведаў, якія займаюцца контрастыўным вывучэннем лексікі близкародненасных славянскіх моў.

Б. А. Плотнікаў